

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Кафедра мытнай справы

АНАТАЦЫЯ ДА ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ

**ПАРАДАК І АСАБЛІВАСЦІ МЫТНАГА ДЭКЛАРАВАННЯ ТАВАРАЎ,
ШТО ПЕРАМЯШЧАЮЦА ПРАЗ МЫТНУЮ МЯЖУ ЕАЭС**

Мініна Валерыя Паўлаўна

Навуковы кіраўнік: кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
Чэпiк Анатоль Антонавіч

Мінск, 2017

АНАТАЦЫЯ

Дыпломная работа 91 с., 1 мал., 2 табл., 83 крыніцы, 14 дад.

Ключавыя словы: ЕАЭС, МЫТНАЕ ДЭКЛАРАВАННЕ, МЫТНЫ КОДЭКС ЕАЭС, МЫТНАЕ АФАРМЛЕННЕ, НАРМАТЫЎНА-ПРАВАВАЯ БАЗА ДЭКЛАРАВАННЯ, АДЗІНАЯ МЫТНАЯ ТЭРЫТОРЫЯ, МЫТНЫ САЮЗ.

Аб'ект даследавання - дзейнасць мытных органаў і суб'ектаў гаспадарання ў сферы мытнага дэкларавання і знешняга гандлю, а таксама адносіны, якія ўзнікаюць пры перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу ЕАЭС.

Мэта даследавання: вывучэнне асаблівасцяў мытнага дэкларавання тавараў як аднаго з ключавых этапаў мытнага афармлення, а таксама аналіз нарматыўна-прававой базы, якая рэгулюе дадзенае пытанне.

Метады даследавання: Метадалагічнай асновай дадзенай дыпломнай работы з'яўляецца метады параўнальнага аналізу і сінтэзу, фармальна-лагічны, сістэмны падыход і аналітычнае параўнанне.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: У працы вызначана роля дэкларавання тавараў як асноўнага этапу мытнага афармлення. Праведзены аналіз нарматыўна-прававой базы мытнага дэкларавання ў сферы мытнага рэгулявання. Разгледжаны сусветны і айчыны вопыт выкарыстання тыпавога ўзору знешнегандлёвых дакументаў. Даследавана стратэгія развіцця мытнага заканадаўства ў галіне мытнага дэкларавання тавараў і прымянення сістэмы электроннага дэкларавання. Выяўленыя неадпаведнасці дзеючага заканадаўства дзяржаў-членаў Саюза з праектам Мытнага кодэкса ЕАЭС.

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вывады, атрыманыя ў выніку правядзення даследавання, могуць быць выкарыстаны пры выпрацоўкі рэкамендацый па аптымізацыі, уніфікацыі і прывядзенню нацыянальных заканадаўстваў дзяржаў-членаў ЕАЭС ў адпаведнасць з міжнароднымі дамовамі Саюза ў галіне мытнага дэкларавання.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў працы: Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана самастойна.

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа 91 с., 1 рис., 2 табл., 83 источника, 14 прил.

Ключевые слова: ЕАЭС, ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС, ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, ЕДИНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ.

Объект исследования - деятельность таможенных органов и субъектов хозяйствования в сфере таможенного декларирования и внешней торговли, а также отношения, возникающие при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Цель исследования: изучение особенностей декларирования товаров как одного из ключевых этапов таможенного оформления, а также анализ нормативно-правовой базы, регулирующей данный вопрос.

Методы исследования: Методологической основой данной дипломной работы является метод сравнительного анализа и синтеза, формально-логический, системный подход и аналитическое сравнение.

Полученные результаты и их новизна: В работе определена роль декларирования товаров как основного этапа таможенного оформления. Проведен анализ нормативно-правовой базы таможенного декларирования в сфере таможенного регулирования. Рассмотрены мировой и отечественный опыт использования типового образца внешнеторговых документов. Исследована стратегия развития таможенного законодательства в области таможенного декларирования товаров и применения системы электронного декларирования. Выявлены несоответствия действующего законодательства государств-членов Союза с проектом таможенного ЕАЭС.

Область возможного практического применения: выводы, полученные в результате проведения исследования, могут быть использованы при выработке рекомендаций по оптимизации, унификации и приведению национальных законодательств государств-членов ЕАЭС в соответствие с международными договорами Союза в области таможенного декларирования.

Достоверность материалов и результатов дипломной работы: Использованные материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена самостоятельно.

ANNOTATION

Diploma thesis: 91 p., 1 ill., 2 tab., 83 sources, 14 app.

Key words: EAEU, CUSTOMS DECLARATION, CUSTOMS CODE OF EAEU, CUSTOMS CLEARANCE, LEGAL BASE OF DECLARATION, SINGLE CUSTOMS TERRITORY, CUSTOMS UNION.

Object of research – activities of customs bodies and business entities in the field of customs declaration and foreign trade, as well as the relationships that arise in the movement of goods across the customs border of the EAEU.

Purpose of research: the study of the customs declaration of goods as one of the key stages of customs clearance, as well as an analysis of the legal framework regulating the issue.

Research methods: comparative analysis and synthesis, formal - logical method, systemic analysis and an analytical comparison.

Obtained results and their novelty: the role of declaring goods as the main stage of customs clearance has been identified. The analysis of the legal framework of customs declaration in the sphere of customs regulation has been carried out. The world and domestic experience of using a uniform sample for foreign trade documents have been considered. The strategy of development of the customs legislation in the field of customs declaration of goods and application of the electronic declaration system has been investigated. The inconsistencies of the current legislation of the Member States of the Union with the draft of the Customs Code of the EAEU have been identified.

Area of possible practical application: The conclusions resulting from the study can be used to develop recommendations for the optimization, unification and harmonization of national legislations of the EAEU member states in accordance with the international agreements of the Union in the field of customs declaration.

Authenticity of materials and results of diploma paper: the used sources and the results of the diploma thesis are authentic. Thesis has been written independently.